

Этнографія і фальклор

**ТРАНСФАРМАЦЫЯ ТРАДЫЦЫЙНЫХ УЯЎЛЕННЯЎ БЕЛАРУСАЎ
ПРА ПАЛЯВАННЕ НА СУЧАСНЫМ ЭТАПЕ**

A.Ю. БАБІЧ

(Інстытут мастацтвазнаўства, этнографіі і фальклору ім. К. Крапівы НАН Беларусі, Мінск)

На падставе палявых фальклорна-этнографічных матэрыялаў, сабранных аўтарам на тэрыторыі Віцебскай, Брэсцкай і Гродненскай абласцей, а таксама этнографічных звестак канца XIX – першай паловы XX ст., разглядаецца трансфармацыя традыцыйных уяўленняў беларусаў аб паляванні на сучасным этапе. Прадстаўлены асобныя групы паляўнічых прыкмет і павер'яў, прафесійная этыка, народныя ўяўленні аб асобе паляўнічага і паляванні ў цэлым. Паказаны асаблівасці захавання і бытавання паляўнічай культуры беларусаў.

Паляўніцтва, як адна з этнакультурных форм традыцыйнага лесакарыстання беларусаў, у другой палове XX – пачатку XXI ст. падверглася зменам, якія, у сваю чаргу, паўплывалі на трансфармацыю народных уяўленняў аб асобе паляўнічага і паляванні ў цэлым. Выкарыстанне фальклорна-этнографічных матэрыялаў, сабранных аўтарам у 2008 – 2010 гг. у Віцебской, Брэсцкай і Гродзенскай абласцях, дазваляе раскрыць этнакультурныя асаблівасці паляўніцтва ў Беларусі на сучасным этапе.

У традыцыйным светаўспрыманні асобы, прафесійная дзейнасць якіх была звязана з лесам і залежала ад яго, вылучаліся адметнымі статусам (пажажэннем) у сельскай грамадзе. Згодна з народнымі ўяўленнямі, дадзеныя асобы валодалі звышнатуральнымі ўласцівасцямі і здольнасцямі, што набліжала іх да чараўнікоў. Такое стаўленне да прадстаўнікоў «лясных прафесій», і ў прыватнасці да паляўнічых, было абумоўлена некалькімі прычынамі.

Па-першае, прыналежнасць да прафесійнага занятыку, адрознага ад земляробства, прадугледжвала валоданне спецыялізаванымі ведамі: як тэхнолагічнымі (практычна-ўтылітарныя веды), так і прафесійна-магічнымі («таемныя» веды з выразнай рытуальнай прагматыкай).

Па-другое, лес ва ўяўленнях беларусаў выступае як надзвычай сакралізаваны і адуходлены локус, мае статус прасторы, якая выконвае памежныя або медыяльныя функцыі паміж «гэтым» і «іншым» светам і адначасова выступае як месца заходжання (з'яўлення) розных дэмантічных істот (лесавік, русалка, змяіны цар, чорт). Веданне таемных спосабаў камунікацыі са звышнатуральнымі сіламі забяспечвалі абазнанаму чалавеку поспех у сваіх сферах дзейнасці.

Па-трэцяе, пэўную ролю тут адыгрываў сацыяльны фактар. Паляўнічая, якія ўваходзілі ў катэгорыю «лясных службоўцаў» (асочнікі, ляснікі, лоўчыя, стральцы і інш.), акрамя уласна паляўнічых выконвалі і ахоўныя функцыі (пільнаванне лясоў). З аднаго боку такой службай яны падвышалі свой сацыяльны статус (падатковыя паслабленні, фіксаваны заробак і інш.), з другога – рабіліся «чужымі» ў асяродку сваіх аднавяскуюцаў.

Адасобленнасць паляўнічых, неадназначнасць стаўлення да іх промыслу ў сялянскай грамадзе падкрэсліваєца ў беларускіх прымаўках, якія прэзентуюць паляванне як занятак несур'езны, няздольны пракарміць паляўнічага і яго сям'ю: «*Без ахотовы хватаеть работы*», «*Рыба і зайцы вядуть у старцы*», «*Хароши стралец – дурны хазяйн*» г.д. Супрацьпастаўленне паляўніцтва занятку асноўнай часткі насельніцтва – земляробству – вельмі красамоўна адлюстроўвается ў апіянданні «Стралец і рыбак» [1, с. 42 - 44], запісаны А. Сержпухоўскім на Случчыне. Напрацягу ўсяго сюжэту паляванне і рыбалоўства прадстаўляеца як дарэмнае марнаванне часу («*У стралца дым густы, ды абед пусты, а рыбак як памочыца, так і есці ня хочацца*»; «... зъверына ў лесі, а рыба ў рацэ ды не ў руцэ. Стралец страліяе, а гаспадарка гуляе»; «*Цягаецца стралец, аж у яго жылы рвуцца, а прыбытку няма ніякога, бо ен пук, дзесяць грошэй з рук, дым густы, а абед пусты*») і параўноўваецца з земляробствам, якое стала корміць руплівага і працавітага гаспадара («*Гаспадар на сваем агародзе раўня ваеводзе*»). Паляўнічы азарт, запал, празмернае жаданне займацца паляўнічым промыслам ва ўспрыніцці прагматычнага селяніна-земляроба – адхіленне ад нормы, «хвароба», што каментуецца наступным чынам – «*ахвота горэй неволі*» і «*ліхі налог*». Адзначым, што асуджэнне гучыць менавіта ў адносінах да празмернага захаплення паляўнічай і рыбакскай справай, калі гэта наносіць бачную шкоду ўласнай гаспадарцы, а не як катэгарычнае адмаўленне дадзеных промыслаў («*стравяючу таёды, як звер пабежыць, а рыбу ловіць, як яна сама ў коўш лезе*»).

Магчыма, на сітуацыю ў адносінах да паляўніцтва, паўплывала таксама скарачэнне лясных плошчаў і змяншэнне лясной фаўны, калі паляванне ўжо не прыносила гарантаванага і істотнага прыбытку: «... добры гаспадар ня будзе здабываць паляўнічыя і рыбакія прылады і губіць час і сродкі на пустую спрабу» [2, с. 70].

Уяўленне пра паляўнічага як нядбайнага гаспадара фіксуецца сення эпізадычна, у адзінковых палявых записах (разважанні вясковых жыхароў аб тым, што чалавек, які займаецца паляваннем, не можа быць добрым гаспадаром, займацца ў поўнай меры ўласнай гаспадаркай). Самім паляўнічымі часам згадваюцца адпаведныя прыказкі: «*Хлібэ, хлібэ, када ты на стале будзеши?*» «*Еслі, - гаворыт, - кінеш*

Этнографія і фальклор

стрэльбу і і вуду, тада я на stale буду.» Эта і такая прытча есь...»⁷² альбо «Рыбак і ахотнік – дома не работнік. Эта када з дому не пускают на ахоту, такое гаворят»⁷³.

У мінульм важнае значэнне ў сістэме дачынення чалавека з лесам мела вера ў існаванне міфалагічнага гаспадара і апекуна лясной прасторы: «*Над лясамі і ўсім, што ў іх, валадарыць Лешы*» [3, с. 64]. Заканамерна, што паляўнічы павінен быў паважаць «гаспадарскі» статус духа локуса, пытагаца дазволу знаходзіцца ў дадзенай прасторы і займацца там пэўнай спрабай. Лесавік, паводле народных ўяўленняў, не толькі валадарыў лесам, але і апекаваўся над яе насельнікамі – звязрамі і птушкамі. Таму паляўнічы мог атрымаць здабычу са згоды самога «гаспадара», для чаго мусіў папярэдне звязнуцца да яго з просьбай: «*Лесавіку ахвотнікі, як ідуць на хвоту, дак яму молотца*» [4, с. 95]. Паўплываць на паляўнічае шчасце, якое звязвалася з воляй звышнатуральных сіл, чалавек імкнуўся праз ушанаванне і ўлагоджванне духа ляснога локуса, у tym ліку з дапамогай ахвярапрынашэнні: «*А ахотнікі када ухадзілі у лес, і еслі ані убівалі там зайчыкі ілі што-небудзь, ані абавязкова ... кусочэк мяса лажыслі на то месца, где яны забілі этага зайца, ані благадарілі значымэт этага Лесавога, што ен памог ім убіць...*»⁷⁴ Разам з tym, Лесавік, паводле народных ўяўленняў, уяўляўся як «звярыны паству», які клапаціцца аб захаванасці свайго «статку» і ў сувязі з гэтым можа варагаваць з паляўнічымі, «*усяляк адвадзячы іх у бок ад дзічыны і дапамагаючы заблукаваць*» [5, с. 289]. Сення звесткі аб персаніфікацыі лясной прасторы практична не сустракаюцца. Замоўныя тэксты, якія ў мінульм лічыліся неабходнымі і набольш эффектыўнымі сродкамі уздзеяння на паляўнічае шчасце, мусілі прадухіліць небяспечныя выпадкі на паляванні, а таксама абараніць паляўнічага і яго зброю ад уздзеяння звышнатуральных сіл, палявымі даследаваннямі аўтара не былі зафіксаваны. Звяргтае на сябе ўвагу мінімальная колькасць паляўнічых «малітваў» у этнографічных краініцах XIX – XX стст., у параўнанні з іншымі замовамі, што «указвае на таемныя характар магічных ведаў паляўнічага, якія выкарыстоўваліся толькі для атрымання індывідуальнай выгоды і передаваліся выключна ў спадчыну» [6, с. 347]. У той жа час асобныя паляўнічы і сення адзначаюць, што дзякуюць лес за яго дары, за ўдалае паляванне, прамаўляючы слова ўслых альбо моўкі (пра сябе): «*Ну всегда, после охоты когда охотники собираются, всегда благодарят, независимо от того: добыли что-то-не добыли, есть тост такой за природу, что побыли, благодарится природа, лес...*»⁷⁵.

Пад уплывам сацыяльна-еканамічных праксаў, што мелі месца ў беларускай весці ў XX – пачатку XXI стст. традыцыйныя ўяўленні аб паляванні трансфармаваліся. Істотна змянілася сацыяльныя функцыі паляўнічага промыслу. На працягу стагоддзяў паляванне для сялянства выконвала ролю асноўнага ці дадатковага занятку, які прыносіў прыбытак і меў найчасцей прафесійныя характар. Сення паляванне з'яўляецца ў значайнай ступені актыўным адпачынкам, які патрабуе ўкладання ўласных сродкаў і мае спартыўна-аматарскі характар. Большасць паляўнічых, аптыганных аўтарам, адмаялілі нават магчымасць атрымання прыбытку ад палявання, аргументуючы высокім коштамі на зброю і рыштунак, выдаткамі на атрыманне ліцэнзіі і пущевак. Аднак, нягледзячы на змяншэнне ролі паляўніцтва ў традыцыйным прыродакарыстанні, прагматычны бок занятку для беларусаў захаваўся і сення. Паказальным у гэтым сэнсе з'яўляецца павелічэнне/памяншэнне «папулярнасці» палявання на той ці іншы від жывёлы ў залежнасці ад попыту і камерцыйнай выгоды. Нерэнтабельнасць палявання на асобныя віды жывёлы, нярэдка выклікае павелічэнні іх колькасці. Так, напрыклад, змяншэнне коштава на футру лісы, а таксама попыту на яго, спрыяла ўзрастанню папуляцыі жывёлы з 29,5 тыс. асобін у 1995 годзе да 46 тыс. асобін у 2009 годзе [7].

Як сведчаць палявия даследаванні, у асяроддзі сучасных паляўнічых захаваўся багаты комплекс прафесійных павер’яў (як у актыўнай, так і ў пасіўнай формах). Адной з прычын гэтага з'яўляецца тое, што паляванне адносіцца да тых сфер дзейнасці, поспех у якіх у значайнай ступені залежыць ад выпадку, шанцунку. Паўплывала і тое, што падчас палявання нярэдка ўзнікаюць небяспечныя сітуацыі, чалавек свядома і добраахвотна рызыкуе, а спецыяная веды з складаючымі як утылітарна-практичнага, так і магічнага характару забяспечваюць яму психалагічны камфоркт. Прыгадаем таксама, што лясная прастора ў народнай культуры ўспрымалася як «чужая», але не заўсёды варожая для чалавека, што спрыяла захаванню адмысловых спосабаў камунікацыі з ей.

Зыходзячы з этнографічных матэрыялаў, сабранных падчас экспедыцый, сучасныя паляўнічыя прыкметы і павер’і можна ўмоўна падзяліць на 3 групы. Першая ўключае прадпісанні, якія тычацца паводзінай перад паляваннем (напярэдадні), а таксама павер’і (прикметы), звязаныя з прадказаннем яе магчымых вынікаў (удача/няўдача).

⁷² Зап. Бабіч А.Ю. 08.2010 г. ад Скраўца Сяргея Сяргеевіча (займаецца паляваннем з1974 года), 1954 г. нар. у г. Пінску (нар. у в. Купяцічы Пінскага р-на) Брэсцкай вобласці

⁷³ Запісана 04.2011 г. ад Дзіковіча Дзмітрыя Анатольевіча, 1983 г. нар. (нар. у в. Радзюкі Шаркаўшчынскага р-на), спецыяліста па паляўніцтву Віцебскага ДВЛГА, у г. Віцебску.

⁷⁴ Зап. Бабіч А.Ю. 08.2010 г. ад Сілік Надзеі Рыгораўны, 1930 г. нар. (з 1960 г. жыве ў в. Клятышча, з 1952 г. – на Брэстчыне, нар. у в. Бель Крычаўскага раёна Магілёўскай вобласці) у в.Клятышча Кобринскага р-на Брэсцкай вобласці.

⁷⁵ Зап. Бабіч А.Ю. 08.2010 г. ад Навасада Сяргея Мікалаевіча, 1975 г. нар., інжынер па паляўнічай гаспадарцы Кобринскага лягаса, у г. Кобрине Брэсцкай вобласці.

Этнографія і фальклор

Да гэтай групы адносіца забарона кайтуса, «палаўога акта, які расцэніваўся ў народнай культуры як нячысты і небяспечны, а таму ў пэўных сітуацыях табуіраваўся і пазбягаўся з мэтай абярэга» [8, с. 524]. Сярод сучасных паляўнічых (няядка – ў жартоўнай форме) бытует павер’е, што дачыненні з жанчынай напярэдадні палявання непажаданыя: «*Если завтра на охоту, то до жены не ходи*⁷⁶», «*Если не везет, спрашивают «Кто грешил?»*⁷⁷.

Адпраўляючыся ў лес, паляўнічы сення, як і сто гадоў таму, імкнецца засташца няўбачаным: «*Если на охоту, то ідзей ... стараешся абхадзіць цэнтральныя дарогі, штоб так во за сараймі ідзеши, такімі непріметнымі местамі, дзе менышэ вераятнасць встреціць чалавека*⁷⁸». Асабліва непажаданай лічыцца сустрэча з жанчынай: «*Если жэнышчына дарогу переходзіт, я сразу ухажсу, ... я ўжэ на охоту не іду*⁷⁹», «*Жэнышчына – эта беда всегда*⁸⁰». Некаторыя сучасныя паляўнічыя імкнущца рацыянальна аргументаваць дадзенія уяўленні і тлумачуць: «*А на самам дзеле эта большэ связана с тем, что нада выхадзіць паранышэ на охоту, када народ ішча спіт в асновном. А в эта врэмя самы паучучы сълед у зверя, каторый толькі што ушол на лежку, на днеўку, прошэ і сабаку і ўсе астальное*⁸¹».

Беспаспяховае паляванне прадказвае сустрэча з зайцам: «*Встретишь зайца – к неудаче*⁸²». Па меркаванню даследчыкаў, тое, што «у народнай міфалогіі заяц належыць памежнай зоне паміж светам (космасам) і нясветам (хаосам) як гэткім» [9, с. 187], прадвызначае яго адмысловыя прадказальніцкія ўласцівасці, прычым найчасцей заяц вяшчуе нядобрае для людзей. (Параўнай: «*Калі воўк дарогу пера-бяжыць – добры знак, калі заяц – благі*⁸³», 1903 год, выданне Wisla).

Зычэнне ўдачы ў паляванні, па меркаванні некаторых паляўнічых, мае супрацьлеглае дзеянне: «*Если пожег-лат ўдачи, говорят: «Спасибо, можно ехать домой*⁸⁴». (Параўнай: «*Тыム, хто вытрапляеца на паляванне, не трэба жадаць поспеху і з імі развітваца, бо з нічым вернуцца*⁸⁵» [10, с. 418], 1903 год, выданне Wisla). Бытует сярод паляўнічых агульнавядомае павер’е, што непажадана вяртгаша дамоў, калі нешта забыў: «... все взяць не забыць і не вернуцца, назад штобы не возвращацца, а ежэлі возвращацся – все не повезет. Эта вот у меня так»⁸⁶.

Яшчэ раз падкрэслім, што ў паляўнічай справе істотную ролю грае элемент шанцунку, таму чалавек імкнецца ўбачыць і зразумець на сімвалічным узроўні, які вынік яго чакае. Прадказаць паспяховы альбо беспаспяховы зыход палявання могуць не толькі знакавыя сустрэчы, але і сны. Паляўнічы з Верхнядзвіншчыны распавядае: «*Ну вот мне сон другой рас, сыніца сон – я практически магу сказать: как заб'ем, каво заб'ем і сколька даждэ. Как вешчы сон усе раўно... Я ужэ сны разгадываю. Другой раз не сабражу сразу, то ісць начылі такіе сны сыніца. Ну эта, наверна, із-за даўнасці ахоты. Сільна многа я ужэ ахочусь... Ну часта прадсказываў. Дажэ спрашываюць малыцы інага: «Што табе сынілась?» – када на охоту. Гавару: «Сеньня нічо не заб'ем.» Точна – нічыво*⁸⁷». Дзякуючы шматгадоваму вопыту, навучыўся тлумачыць такія сны, раскрываць іх сімвалічны сэнс наступным чынам: «*Перад кабаном воўк сыніца. А перед ваўкамі там заяц сыніца абычна*⁸⁸» (аб вобразнай і сюжэтнай лініі такіх сноў паляўнічы распавядае з неахвотай, што, верагодна, сведчыць аб «таемнасці», закрытасці дадзеных ведаў).

Другая група паляўнічых уяўленняў датычыць паводзін чалавека непасрэдна ў працэсе палявання.

Надзвычай распаўсюджанай з’яўляецца забарона пазычаць (даваць) патроны на паляванні: «*Разга-воры былі такіе, што вот іменна патронаў на ахое не даваць. Хто-та вот кареч, дапусцім, дома забыў ілі там пулі. «Дай.» От если даст ахотнік, том каторы дал, то ему не павезет, том каторы дал. Тот, каму дали, том можэт эцім патронам папасць, дапусцім, а этаму не павезет...*⁸⁹. Каб не згубіць удачу (шанцунак), патроны перадаюць не з рук у рукі, а кідаюць на зямлю. Шырокое бытаванне дазенага ўяўлення сярод сучасных паляўнічых тлумачыцца, верагодна, прыналежнасцю дадзенага прадмету да зброі з аднаго боку і семантычнай сувяззю са стыхіяй агню з другога.

⁷⁶ Глядзі спасылку 4

⁷⁷ Зап. Бабіч А.Ю. 11.2010 г. ад Кіселя Мікалая Мікалаевіча, 1963 г. нар., вядучага інжынера па паляўнічай гаспадарцы Навагрудскага лягаса, у г. Наваградку Гродненскай вобласці

⁷⁸ Зап. Бабіч А.Ю. 07.2010 г. ад Лазюка Уладзіміра Іванавіча, 1973 г.н. у в. Горталь Івацэвіцкага р-на Брэсцкай вобласці

⁷⁹ Глядзі спасылку 1

⁸⁰ Зап. Бабіч А.Ю. 11.2010 г. ад Фурса Віктара Леанідавіча, 1957 г. нар. у в. Валеўка Навагрудскага р-на Гродненскай вобласці

⁸¹ Зап. Пашкевіч І.Э., Бабіч А.Ю. 10.2008 г. ад Пашкевіча Эдуарда Уладзіміравіча, 1946 г.н. у в. Валынцы Верхнядзвінскага р-на Віцебскай вобласці

⁸² Глядзі спасылку 6

⁸³ Глядзі спасылку 6

⁸⁴ Зап. Бабіч А.Ю., Хрол В.А., Зенько В. 08.2008 г. ад Габовіча Мікалая Кузьміча, 1947 г.н. (зараў жыве ў г. Мінску, нар. у в. Ляхавічы) у в. Ляхавічы Лепельскага р-на Віцебскай вобласці

⁸⁵ Зап. Пашкевіч І.Э., Бабіч А. 10.2008 г. ад Вішнеўскага Аляксандра Дзмітрыевіча (нар. у в. Ермакі), 1956 г.н. у в. Валынцы Верхнядзвінскага р-на Віцебскай вобласці

⁸⁶ Глядзі спасылку 14

⁸⁷ Глядзі спасылку 10

Этнографія і фальклор

Падчас палявых экспедыцый былі зафіксаваны і менш распаўсюджаныя павер’і, у прыватнасці – забарона рабіць падарунак у выглядзе нажа, асабліва паляўнічага. Каб пазбегнуць непрыемных наступстваў чалавек, які атрымлівае нож, павінен зрабіць сімвалічнае «набыцце» дадзенага прадмета (у якасці платы служаць гроши любога наміналу)⁸⁸. Існуюць прадпісанні наконт асобных відаў прадуктаў, якія не рэкамендавана браць з сабой на паляванне: «Говорят, мясо не брать, как на рыбалку не берут рыбу с собой – консерву, так охотники говорят, уже с дичи колбасу принесут, то уже в этот раз, если охотимся на кабана – не добудешь»⁸⁹. Лічыцца непажаданым браць з сабой на паляванне яйкі⁹⁰.

На Віцебшчыне захоўваецца традыцыя, звязаная са здабычай паляўнічым пэўнага віду жывелы ўпершыню ў жыцці: «Едзінствае ў на была, када ужэ начал на кабана, лася ахоціца. Вот прымерна ублі он первава лася, дабыл, ну беруць крою яму лоб мажсуць яму крою, так дзелаюць палоску на лбу»⁹¹

Сучасныя паляўнічыя прытымліваючыя забароны на паляванне ў рэлігійныя святы. На нядзелью дадзеная забарона практычна не распаўсюджваецца, так як найчасцей гэта адзін з нешматлікіх выходных дзен на тыдні. У мінулым лічылася, што такое парушэнне прыводзіць да сур’езных наступстваў: «Паляўнічы, які страляюць у нядзелью і ў святочныя дні, перажывае пасля смерці страшэнныя пакуты: над яго галавою вісяць жывелы, забітыя ім у святыя дні, і з іх свежых ран на галаву і на ўсе цела нябожчыку катае невыносна пякучая крою» [11, с. 294]. У той жа час на Брэстчыне захавалася ўяўленне аб tym, што ісці на паляванне ў нядзелью непажадана і больш таго – дарэмная трата часу, бо «ахоты все равно не будзет, а еслі дажэ і будзет звер, то ево не атстрэляем, а еслі і нападзем, то ен падраніць. Цэлы дзень прабегаем – ніхто нічыво не давудзет. I вот в прынцыпе в бальшынстве случаев так ано і есць. В асвяшэнье ахоты нет»⁹².

Асобна вылучым паляўнічыя ўяўленні, што датычыць забароны на здабычу асобных відаў жывелы. Яны могуць насыць агульнавядомыя характеристар, як, напрыклад, у выпадку з бабром: «Не бей бобра, не будет добра»⁹³. Наступствы такога палявання, па народных уяўленнях, маглі быць дастатковая трагічныя. Аўтар запісаў быль аб старым паляўнічым, які быў упэўнены, што страйці зрок на адно вока менавіта праз бабра: «Вот видел, добыл «плаксу» и был наказан»⁹⁴. Паводле іншага павер’я, калі стрэліць у бабра, то можна сапсаваць стрэльбу: «Тожэ гаворат там бабра заб’еш ілі дзягта стужнеш тожэ шо руж’е можа раздуць»⁹⁵. Зразумела, што рост колькасці баброў (з 18,3 тыс. асобін у 1995 годзе да 62,33 тыс. асобін у 2009 годзе [7], прычым 30 % ад агульнай колькасці насяляе Віцебскую вобласць) быў выкліканы прычынамі больш прагматычнага характеристару і быў звязаны са змяншэннем попыту на бабровую футру. Нягледзячы на тое, што спецыялісты і аматары адзначаюць каштоўнасць, духмянасць і неблагі смак бабровага мяса (дарэчы, запатрабавана ў многіх странах свету, напрыклад, у Літве і Канадзе), у беларускай кухні яно не карыстаецца асаблівай пашанай, нават паляўнічыя адзначаюць: «Я раскажу так чэсна. Был у меня доктар знакомый... Ну і гаворыл, там вот надо... бабра. Ну ублі я эставо бабра. Гаворыл, мяса хорошае. Но я его папробовал і я ел і меня ела. Не хачу...»⁹⁶ Магчыма, смак да бабровага мяса быў згублены з прычыны драпежніцкага знішчэння звяроў, колькасць якіх у Беларусі да 20-х гг. XX ст. складала каля 500 – 600 асобін. Пры неправільным прыгатаванні (калі пры разбіранні мяса была падрэзана бабровая струя альбо калі дзічына знаходзілася ў вадзе працяглы час, т. зв. «тапелец»), мяса бабра набывае спецыфічны, устойлівы прысмак, які і выклікае агіду і фарміруе негатыўныя віпы. Акрамя футры і мяса, асабліва карыснай лічыцца бабровая струя, якую выкарыстоўваюць у парфюмернай і медыцынскай аптечнай прамысловасці. Азначым, што менавіта бабровую струю многія з аптыганных паляўнічых называлі першай сярод лекавых сродкаў жывельнага паходжання. З мэтай стымулявання у паляўнічых цікавасці да дадзенага віду паляўнічай жывелы, для поўнага асваення ліміту яго здабычы і зніжэння шкоды, якую ен наносіць народнай гаспадары, у новых «Правілах вядзення паляўнічай гаспадаркі і палявання» [12] быў спрошчаны парадак выдачы дазволаў на здабычу бабра. Так, павялічаны тэрміны палявання (любога полу і ўзросту) – з 1 верасня па 31 студзеня (раней можна было паляваць з 1 кастрычніка па 31 снежня), а таксама скасавана папярэдняя ўмова абавязковай прысутнасці егера пры паляванні. Яшчэ раней, як вядома, было дазволена паляванне на бабра са стрэльбай. У папярэдняй гады недахоп кваліфікаваных паляўнічых, незацікаўленасць у яго здабычы (як паляўнічых, так і паляваннекарыстальнікаў), прыводзіла да таго, што ліміт здабычы жывелы быў асвоены не ў поўнай меры і, у асноўным, сіламі егерскай службы. У той жа час нарыхтоўшчыкі пушніны штогод скупляюць у Беларусі значную колькасць скур бабра, у сувязі з гэтым звяртае на сябе ўвагу некаторая супяречлівасць лічбаў. А менавіта: згодна афіцыйнай статыстыцы ў 2006 годзе было здабыта 413 асобін бабра [13], і

⁸⁸ Падрабязней аб семантыцы нажа: Т.В. Валодзіна «Семантыка рэчаў у духоўнай спадчыне беларусаў», Мн., 1999 с. 48 – 56.

⁸⁹ Глядзі спасылку 4

⁹⁰ Зап. Бабіч А.Ю. 08.2010 г. ад Барысюка Мікалая Сцяпанавіча, 1955 г.нар. (паляўнічы; загадчык гаспадаркай Кобрынскага лясгаса) у г. Кобрыне Брэсцкай вобласці

⁹¹ Запісана Бабіч А.Ю. ад Кожара Івана Іванавіча, 1924 г.нар. (нар. у в. Аленавічы Талочынскага р-на) у г. Браславе.

⁹² Запісана Бабіч А.Ю. 07.2010 г. ад Шагойка Руслана Анатольевіча, 1980 г.нар. інжынер па паляўнічай гаспадарцы Целяханскага лясгаса у г.п. Целяханы

⁹³ Глядзі спасылку 4

⁹⁴ Глядзі спасылку 6

⁹⁵ Глядзі спасылку 7

⁹⁶ Глядзі спасылку 1

Этнографія і фальклор

ў тым жа годзе нарыхтоўшчыкамі ў насельніцтва было прынята каля 4,5 – 5,0 тыс. бабровых скур [14]. З гэтага вынікае, што значная колькасць дадзенага паляўнічага віду была здабыта незаконна, а актыўная зацікаўленаць у здаўчы бабра ў беларускіх паляўнічых усе ж такі есць.

Трэцяя група паляўнічых ўяўленняў складаецца з сімвалічных працэдур, які носяць выразны рытуальна-магічны характар. Такіх павер’яў, на жаль, падчас палявых этнографічных экспедыцый аўтара было зафіксавана найменш. Да гэтай групы адносяцца магічна-рытуальныя дзеянні, скіраваныя на «выпраўленне» стрэльбы, надання ей максімальнай трапнасці і эфектуёнасці. Напрыклад, у Брэсцкай вобласці распавядалі аб паляўнічым, які дзеля забеспечэння гарантаванага поспеху, выкарыстоўвае наступны спосаб: «*У нас есть охотник один, он когда идет на охоту, ему жена своими трусами стволы натирает и он обязательно убивает, 100 процентов удача*»⁹⁷.

Паляўнічыя рознага ўзросту ведаюць пра такі дэфект стрэльбы, як «стрэльба жывіць» (не забівае жывелу, нават калі і патрапіў – толькі раніць, дзіцына ўходзіць), які неаднаразова ўзгадваўся ў этнографічных крыніцах XIX – пачатку XX ст. Аднак, калі ў мінульым дадзены дэфект стрэльбы звязваўся ў народным ўяўленні пераважна з прычынамі ірацыянальнага характару (сурокі, чары, парушэнне пэўных правілаў паводзінаў альбо абыходжання са стрэльбай), то сення, разам з вышэйпрыгаданымі прычынамі паляўнічыя тлумачаць тое, што «стрэльба жывіць», і тэхнічнымі няспраўнасцямі: «*Жывіт? Канешна, ано пастаянна жывіт, если плахіе капсулы... жывіт руж'е, если ствалы плахіе... Если не будзеши ухажываць за вешч'ю, то ана будзеши усе время жывітъ*»⁹⁸. У той жа час фіксуюцца павер’і, што сапсаваць стрэльбу можна страляючы ў сабаку альбо кату (Параўнай: «*Стрэльба можа сапсавацца ад страляння ў ката*» [15, с. 494], Ч. Пяткевіч, першая трэць XX ст.) Сярод магічных працэдур «выпраўлення» стрэльбы, існуюць спосабы, звязаныя з выкарыстаннем крыві (змазаць крывею крумкача, Верхнядзвінскі р-н), печы (абнесці вакол печы некалькі разоў, Навагрудскі р-н). На Браслаўшчыне бытует наступнае павер’е: «... вот ну вродзе бы ж і стрэляець хараю, ну можэць ... Ну ему саветуют: *ідзеши на ахоту, палажы пам парогам руж'е і пусць жэнна перэступіць чэрэз руж'е. Эта у нас так.*»⁹⁹ У гэтай жа мясцовасці быў зафіксаваны варыянт дадзенага павер’я з удакладненнем, што жанчына павінна быць без сподняга. Паляўнічымі апісваліся выпадкі, калі ад сапсаванай зброі, якая «жывіць», наўпрост пазбаўляліся (прадавалі), прычым у новага гаспадара дадзены дэфект стрэльбы мог не прайўляцца.

Захаванню традыцый палявання ў Беларусі спрыяле трансляцыя прафесійных ведаў як у межах сям’і (з пакалення ў пакаленне), так і ў межах паляўнічага калектыву. Адносіны беларускіх паляўнічых да ірацыянальнай складаючай паляўнічай культуры сення неадназначныя: ад скептычнага недаверу і падкрэсленай жартоўнасці да абсалютнай ўпэўненасці ў дзеяснасці прафесійных павер’яў і прыкмет. Магічна-рытуальныя дзеянні, непасрэдна звязаныя з дасягненнем поспеху ў паляванні, нярэдка маюць індывідуальны і таемны характар: «*Тут каждый что-то знает и себе... вплоть до того, что, говорят, одевает майку или трусы шиворот навыворот. Это редко, среди дедов таких, рассказывают истории*»¹⁰⁰. Адкрытасць інфармацыйнай прасторы, контакты з носьбітамі паляўнічых культур іншых народаў свету прыводзіць да запазычання ў трансфармацыі традыцыйнай паляўнічай культуры беларусаў. Прыкладам можа служыць звычай «*цалаванне Дыяны*», які бытует ў Целяханскім раёне (выява антычнай багіні размешчана ў паляўнічай гаспадарцы)¹⁰¹.

Професійная этика ўтварае асобны пласт паляўнічай культуры і патрабуе спецыяльнага даследавання. У межах дадзенага артыкула спынімся на праблемах веснавога палявання і браканьеўства ва ўяўленні сучасных паляўнічых. Нагадаем, што ў апошнія гады пытанне аб веснавым паляванні на птушку з’яўляецца надзвычай дыскусійным. Гэта звязана з тым, што Беларусь з’яўляецца апошнім краінай у Еўропе, дзе дазволена масавае веснавое паляванне на качак і гусей. Па дадзеным Нацыянальнага статыстычнага камітэту за 2008 – 2009 гады колькасць качак у краіне зменшылася з 619 тыс. асобін да 581 тыс. асобін. Некаторыя арнітолагі, у першую чаргу ўдзельнікі АПБ («Ахова птушак Бацькаўшчыны»), выступаюць з ініцыятывай аб забароне веснавога палявання на вадаплаваочных птушак у Беларусі. У рэдакцыі «*Правілаў вядзення паляўнічай гаспадаркі і палявання*» за 2010 год [12] былі ўведзены новыя абмежаванні веснавога палявання на птушак, аднак праблема застаецца адкрытай і кожны паляўнічы робіць уласны выбар на карысць дадзенага віду палявання альбо супраць яго. Стаўленне паляўнічых да веснавога палявання вар’ирует. Так шэршт аптытаных аўтарам паляўнічых выказваліся з катэгарычным адмаўленнем: «*І вабишэ весной я проців этава. Весна! Вы панімаеце, што эта жэ любовь, а его тут бац – і ублі. Ен, бедны, распінаеца к этай утке ўвес, аж раз – на цебе...* Так што – я проців весенніх ахотовы»¹⁰², альбо падкрэслівалі індывідуальную непримальнасць для сябе, аргументуючы рознымі фактарамі: «*Мы сельскіе жителі і нам на тціцу ахотіца весной менышэ врэмені свободново, а вот зімой большэ*

⁹⁷ Глядзі спасылку 19

⁹⁸ Глядзі спасылку 1

⁹⁹ Глядзі спасылку 20

¹⁰⁰ Глядзі спасылку 4

¹⁰¹ Глядзі спасылку 21

¹⁰² Глядзі спасылку 20

*свабодново... Ну, просто не ахоціўся ні атец, ні я ні ахочусь.*¹⁰³ У той жа час значная колькасць паляўнічых Беларусі лічыць веснавое паляванне на птушку асабліва цікавым і ўдзельнічае ў ім штогод (у тым ліку з выкарыстаннем падсадной качкі). Як прыхільнікі дадзенага віду палявання, так і яго праціўнікі, падкрэсліваюць, што не само веснавое паляванне, а недобрасумленнасць у выкананні правілаў яго правядзення, наносіць найбольшую шкоду прыродзе. Што тычыцца палявання на такую дробную птушку як вальдшнэп, у мінулым яно «...мела чиста спартыўны харктар і карысталася папулярнасцю сярод гарадскіх паляўнічых. Вясковы паляўнічы лічыў не вартым пісаваць набой на птушку вагою з чверць фунта, а паляванне на іх – панская забавай» [16, с. 101]. Паляванне на вальдшнэпа і сення не набыло шырокага распаўсюджання сярод вясковага насельніцтва.

Разглядаючы беларускую паляўнічую культуру, нельга абмінуць проблему браканьеरства. У IX томе наукоўца-папулярнага выдання «Россия: Полное географическое описание нашего Отечества» (1905) браканьеरства вылучаецца як асобы тайны промысел, «які ў асобных мясцовасцях дасягнуў незвычайных памераў і перацякае правільному развіцію паляўнічай гаспадаркі» [17, с. 274]. Аўтар кнігі «Белавежская пушча» Г. Карцаў напачатку XX ст. адрозніваў два тыпы браканьеरства «ад імпэту да легкай наjsывы і ад імпэту да палявання» [17, с. 250]. Прыйчым апошні тып з'яўляецца, з пункту гледжання аўтара, найбольш небяспечны: «браканьеер па імпэце да палявання застаецца ім назаўседы і з'яўляецца для ўгоддзя найболы небяспечным драпежнікам» [17, с. 250]. У традыцыйным светаўспрыманні беларусаў лясныя рэсурсы ўсведамляліся як «нічыйныя», агульныя, і ў сувязі з гэтым не лічылася заганным выкарыстоўваць лясную прастору нават без дазволу яе фармальнага гаспадара: «не лічыцца за злачынства крадзяжы дрэў і дзікіх пладоў, а таксама жывёлы і птушак як з пансіх лясоў, так і казеных, бо – ані пан, ані казна не садзілі, не палівалі і не гадавалі, а Бог даў для ўсіх людзей» [15, с. 649]. Напрацягу стагоддзяў нормы паводзінаў паляўнічага рэгламентаваліся ў большай ступені звычаевым правам і традыцыяй. Пасля ўсталявання ўлады Саветаў у Беларусі пачала паводзіцца мэтанакіраваная праца па ўпарадкаванню лясной гаспадаркі і ўсебаковаму выкарыстанню лясных рэсурсаў на патрэбу савецкай дзяржавы. Сення рэгулятыўна-кантралочыя функцыі ў сферы лесакарыстання выконваюць дзяржаўныя структуры, у прыватнасці Міністэрства лясной гаспадаркі, Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя, Дзяржаўная інспекцыя аховы жывельнага і расліннага свету пры Прэзідэнце РБ. Значны хвала факту браканьеरства назіралася ў 1990-я гады: «Я скажу так, охотились люди разные: от местных жителей, которые тогда не работали и денег не было, до чиновников разных структур... председатели колхозов, работники МВД, можно было встретить, открыто охотились и в запретное время»¹⁰⁴. Пасля прыняцця ў 2003 годзе новага Кодэкса аб адміністрацыйнай правапарушэннях, дзе ўпершыню ў законапраектнай практицы Беларусі экалагічныя правапарушэнні былі вылучаны ў асобны раздел («Адміністрацыйная правапарушэнне супраць экалагічнай бяспекі, акаляючага асяроддзя і парадку прыродакарыстання») [19, с. 189], назіраецца памяшанне колькасці правапарушэнняў у сферы паляўнічай гаспадаркі. Паўплывала на гэта павышэнне эффекту насыці барацьбы з не-законным паляваннем, агульнае ўзмацненне санкций за лесапарушэнні. У той жа час праблема браканьеरства застаецца актуальнай і сення. Так, напрыклад, у перыяд з 9 па 13 сакавіка 2011 года Дзяржаўная інспекцыя было выяўлена 24 парушэнні Правілаў вядзення паляўнічай гаспадаркі і палявання, канфіскаваны 32 (!) паляўнічыя стрэльбы, у тым ліку 30 - незарэгістраваныя, і 224 кг дзічыны [20].

Такім чынам, што сення паляванне ў Беларусі з аднаго боку захоўвае статус традыцыйнага промыслу, з другога – ўяўляе сабой від актыўнага адпачынку. Апошняму спрыяе тэндэнцыя росту ўдзельнай колькасці гарадскіх паляўнічых, а таксама змены ў прыроднах заканадаўстві. Папулярызацыя паляўнічай культуры розных народаў свету ў СМІ і спецыялізаванай літаратуре часам выклікае перайманне, «калькаванне», пэўных элементаў традыцыі. У той жа час большасць павер'яў, зафіксаваных аўтарам, маюць адпаведнікі ў беларускіх этнографічных крыніцах XIX – першай паловы XX ст. У мінулым валоданне таемнымі прафесійнымі ведамі, недаступнымі для значнай часткі вясковай грамады, неземляробчы харктар занятку і сувязь з лясным прасторам, вылучалі паляўнічых сярод аднавяскоўцаў і набліжалі іх да катэгорыі чараўнікоў, сення ж паляўнічыя павер'і і прадпісанні нярэдка ўспрымаюцца самім паляўнічымі з недаверам, а часам і як жартуючыя рэкамендацыі да палявання.

ЛІТАРАТУРА

- Сержпutoўскі, А. Казкі і апавяданні беларусаў з Слуцкага павету / А. Сержпutoўскі. – Мінск, 1926. – с. 98.
- Сербаў, І.А. Вічынскія паляні. Матэрыяльная культура / І.А. Сербаў. – Мінск: Беларускі фонд культуры, 2005. – 78 с.
- Богданович, А.Е. Пережитки древнего миросозерцания у белорусов / А.Е. Богданович. – М.: ИЦ «Слава!» ООО «Форт-Профі», 2009. – 160 с. (воспроизведение издания 1895 г.)
- Романов, Е.Р. Белорусский сборник. Сказки космогонические и культурные / Е.Р. Романов. – Віцебск: Тип. -лит. Г.А.Малкина, 1891. – Вып. IV. – 219 с.

¹⁰³ Глядзі спасылку 9

¹⁰⁴ Глядзі спасылку 4

Этнографія і фольклор

5. Романов, Е.Р. Белорусский сборник. Быт белорусса. / Е.Р. Романов. – Вильна: Типография А.Г.Сыркина, 1912. Вып.VIII. – 600 с.
6. Лобач, У. Паляунічы / У. Лобач // Міфалогія беларусаў: Энцыкл. слоўн. / склад. І. Клімковіч, В. Аўтушка; навук. рэд. Т. Валодзіна, С. Санько. – Мінск: Беларусь, 2011. – С. 347.
7. Численность основных видов охотничьих животных // Годовые данные: Окружающая среда // Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 2010. – Режим доступа: <http://belstat.gov.by/home/ru/indicators/envir.php>. – Дата доступа : 03.04.2011.
8. Гура, А.В. Коитус / А.В. Гура // Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 томах / Институт славяноведения РАН; под ред. Н.И. Толстого. – М.: Международные отношения, 1999. – Т. 2. – С.524 – 527.
9. Драздоў, Ю. Заяц / Ю. Драздоў, С. Санько // Міфалогія беларусаў: Энцыкл. слоўн. / склад. І. Клімковіч, В. Аўтушка; навук. рэд. Т. Валодзіна, С. Санько. – Мінск: Беларусь, 2011. – С. 187 – 188.
10. Зямля стаіць пасярод свету... Беларуская народныя прыкметы і павер'і / уклад., прадм., пераклад, бібл. У. Васілевіча. – Кніга 1. – Мінск: Беларусь, 2010. – 574 с.
11. Никифоровский, Н.Я. Простонародные приметы и поверья, суеверные обряды и обычаи... Витебской Белоруссии / Н.Я. Никифоровский. – Витебск: Губерн. Типо-Литограф., 1897. – 88 с.
12. Правила ведения охотничьего хозяйства и охоты. Правила ведения рыболовного хозяйства и рыболовства. – Минск: Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2010. – 208 с.
13. Литвинов, В.Ф. Бобровая струя и ее применение / В.Ф. Литвинов, В.Н. Бамбиза С.С. Липницкий, А.В. Литвинов, И.Г. Скриган // Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь: официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.mlh.by/lcoh/2009-8/6.pdf>. – 2009. – Дата доступа: 03.04.2011.
14. Шимч, Н.Н. Оценка ружейной охоты на бобра (инженер лесного хозяйства, 19.12.2007) / Н.Н. Шимч // Белорусский портал охотника и рыболова [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://ohota.by/content/view/112/20>. – 2008. – Дата доступа: 03.04.2011.
15. Пяткевич, Ч. Рэчыцкае Палессе / Ч. Пяткевич. – Mn. Беларус. кнігазбор, 2004. – 670 с.
16. Беларусы: У 8 т. Т. 1: Прамысловыя і рамесныя заняткі / Рэдкал.: В.К. Бандарчык, М.Ф. Піліпенка, В.С.Цітоў. – Мінск: Навука и тэхніка, 1995. – 351 с.
17. Карцов, Г. Беловежская пушта: 1382 – 1902 / Г. Карцов. – Мінск: Ураджай, 2002. – 295 с.
18. Россия: Полное географическое описание нашего Отечества. Т. 9. Верхнее Поднепровье и Белоруссия / Под ред. В.П.Семенова. – СПб.: Изд. А.Ф. Девриена, 1905. – 620 с.
19. Ермолинский, П.М. Лесное право Республики Беларусь / П.М.Ермолинский. – Минск: Тесей, 2007. – 248 с.
20. Информация о работе Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь за период времени с 9 по 13 марта 2011 г. // Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://gosinspeksiya.gov.by/news/inspectorate/17march2011svodka.html>. - Дата доступа: 01.04.2011 г.

**ПОРТРЕТ ЭТНИЧЕСКОГО СОСЕДА: ЕВРЕИ ГЛАЗАМИ СЛАВЯН
(ПО ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ С ВИТЕБЩИНЫ)¹⁰⁵**

д-р филол. наук, **О.В. БЕЛОВА**
(Институт славяноведения РАН, Москва)

Данная публикация представляет собой продолжение серии работ, посвященных бытованию этнокультурных и этноконфессиональных стереотипов в фольклоре и народных верованиях славян [см.: 1; 5]. Мы хотели бы остановиться на проблеме локальной презентации фольклорного образа «чужака» на примере народной культуры Витебской Белоруссии. Для этого богатого в плане этнических и конфессиональных контактов региона заявленная тема сохраняет свою актуальность.

В народных представлениях об этнических соседях объективные знания всегда причудливо сочетались с мифотворчеством, о чем наглядно свидетельствуют подборки по «фольклорной этнологии», к которым мы и обратимся, чтобы судить о том, каковы были «портреты» разных этносов в глазах тех или иных славянских этнических групп.

Первый пример – из Прикарпатья – находим в одной из публикаций И. Франко, посвященных традиционной культуре этого региона. В разделе «Народная этнология» описаны следующие персонажи: антиподы, бойки, гуцулы, евреи, мазуры, москали, немцы, «пилипони» – липоване, русины, итальянцы, татары, цыгане [17, с. 199 – 202].

¹⁰⁵ Статья написана в рамках работы над проектом «Фольклорные нарративы белорусско-русского пограничья в контексте внутренних и внешних связей» (БРФФИ-РГНФ, 11-24-01002а/bel)